



ЧАМУ ГАЛОЎКІ
СЫРУ — ГЭТА
ЗЛІТКІ ЗОЛАТА?
МС

ВЕРА
Ў ТВОРЧАСЦЬ

21



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

25 ВЕРАСНЯ 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 187 (29301)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ
+ТВ ПРАГРАМА
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫВАРЧЫКАЎ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

ЦЫТАТА ДНЯ



**Алег ШВЕЦ, намеснік
міністра архітэктуры
і будаўніцтва:**

«Было прынята правільнае
раішэнне ва ўмовах
пандэміі не спыняць
работу будаўнічага
комплексу. Нашы суседзі
закрывалі граціцы, спынялі
работу прадпрыемстваў,
але Беларусь —
маленькая краіна,
у нас няма, напрыклад,
энергарэсурсаў, і калі б
мы спыніліся, то гэта
негатыўна адбілася б
на многіх галінах і кірунках
эканомікі. А ва ўмовах
жорсткай канкурэнтнай
барацьбы мы б проста
страцілі рынкі збыту.
На ўзроўні бударганізацый
мы прынялі меры, праз
якія не распусцілі людзей,
не страцілі рынкі.
Мы здолелі гэта ўсё
захаваць».

Фота БелТА.

Прыгожы спорт, прыгожыя спартсмены



Анастасія ТРАКІМАЙТЭ
з Магілёва і яе
граціёзны сябар —
удзельнікі адкрытага
чэмпіянату па конным
спорце (трохбор'і), які
праходзіць гэтымі днямі
ў Гомелі.



КОРАТКА

• Новай старшынёй Беларускага саюза жанчын выбрана Алена Богдан.

• Беларускія школьнікі заваявалі тры медалі на міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы IOI-2020.

• ДАІ ўзмоцніць кантроль на аўтадарогах Мінскай вобласці 25—27 верасня.

• Выканкамы будуць самастойна запытваць дакументы для 85 адміністрацыйных працэдур.

• Сярэдні заробак у Беларусі ў жніўні склаў Br1276,4.

• Першы этап Кубка свету па лыжных гонках пройдзе без глядачоў.

• «Мінсктранс» аднаўляе штотдзённыя аўтобусныя рэйсы ў Рыгу з 1 кастрычніка.

Здароўе: практычны падыход

«ТЭРАПІЯ АДЧАЮ» ЦІ БУДУЧЫНЯ МЕДЫЦЫНЫ?

Для лячэння якіх захворванняў
выкарыстоўваюць ствалавыя клеткі
ў нашай краіне

Клетачныя тэхналогіі, або так званае лячэнне ствалавымі клеткамі, прымяняюцца ў беларускай медыцыне адносна нядаўна. Каля дзесяцігоддзя таму пачалося яго выпрабаванне, і ўсяго некалькі гадоў метадку выкарыстоўваюць для лячэння пацыентаў. Асноўныя напрамкі, дзе прыжылася клетачная тэрапія, — неўралогія і траўматалогія, а таксама анкалогія. Усяго каля тысячы хворых прайшло клетачную тэрапію ў нашай краіне. Спецыялісты расказалі, якіх вынікаў дасягнулі, чаму такое лячэнне называюць «тэрапіяй адчаю» і па якіх прычынах ствалавыя клеткі непажадана прымяняць для амаладжэння.

У анкалогіі, імуналогіі і стаматалогіі

Клетачная тэрапія рэкамендавана для лячэння каля 70 захворванняў. У Беларусі яе апрабавалі для трох дзясяткаў хвороб.

СТАР. 5

ЖЫЦЦЁВЫ СТРЫЖАНЬ

У складанай жыццёвай сітуацыі апынулася педагог з Гомеля Таццяна БОЙНІЧАВА. Год таму жанчына стала ахвярай жудаснай аварыі. Цяпер яна перасоўваецца на інваліднай калясцы, а кожны выезд з пад'езда — цяжкае і небяспечнае выпрабаванне. Пры садзейнічанні дэпутатаў для з'езду з першага паверха на вуліцу ў пад'ездзе зроблена спецыяльная пляцоўка, на вуліцы ёсць пандус. Але сітуацыю можа выратаваць толькі механічны пад'ёмнік. Па папярэдняй ацэнцы «Гомельліфта» яго кошт каля 10 тысяч рублёў. Сям'я Таццяны Бойнічавай спадзяецца на дапамогу ўсіх неабыхавых людзей, а таксама гарадскіх улад.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звяду» на IV квартал 2020 года

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА